


№ 6

ЗОК-1
312

1935 г.



ІСКРЫ
ІЛЬІЧА

НЯХАЙ ЖЫВЕ
ОРДЭНАНОСНАЯ БССР



Б-1194

ПЯТРУСЬ БРОЎКА




ОРДЭН Леніна

Ордэн Леніна агністы
Над рэспублікай вітае.
Першы раз так урачыста
Мы вясну сваю страчаем.
І мы радасць нашу ўзнімем,
Хай гарыць ў вясновым цвеце—
Кожны радасці часціну
З нас трymае ў сваім сэрцы.
Яна працаю здабыта,
Днямі, доўгімі начамі,
Яна волей нашай зліта,
І мы сёння абяцаем:
Дружнай працаю заводаў,
Па калгасах, за сяяніем,
Пранясем мы ўзнагароду
Над рэспублікай ударнай,
Каб штандары палымнелі,
Каб ішлі мы смелым маршам,
Каб зіяў на сэрцы Ленін
У людзей найлепшых наших,
Каб мы цвёрда йшлі дарогай,
Дзе магутнейшымі сталі,
Па якой да перамогі
Нас прывёў таварыш СТАЛІН.

Сёлета 11 ліпеня спаўняеца 15 год з дня
вызвалення Савецкай Беларусі ад белапаллякаў.
У гэты дзень БССР будзе ўручаны ОРДЭН
ЛЕНІНА, атрыманы за выдатныя поспехі ў
прамысловасці і сельскай гаспадарцы.

11 ліпеня—вялікае ўсенароднае свята нашай
ордэнаноснай рэспублікі.

Г.Б.М.З.



ЗДАРЭННЕ на балоце

Сымон Баранавых

Рыс. М. Беляніцкага

Я сяджу адзін, на купіне, сярод Белага балота. У мяне цяпер меншы страх. Праз усе гэтыя дні я аж дрыжаў ад страху. Усе гэтыя дні гулам гула зямля. Гэта-ж адступалі і вельмі-ж стралялі белыя палякі. Дык мы скаваліся з каровамі ад белых на гэтym балоце, — я і дзед Тарас. Я за падпасыча, а дзед Тарас за пастуха. Тут уся наша броваўская чаада.

Я цяпер адзін сяджу, а дзед Тарас пайшоў да коней. Недалёка ад нашай чаады — Сухая града. Там усе насы броваўскія коні. Белыя палякі хочуць, каб хутчэй уцячы, а коней у іх мала. Яны абы ўбачылі каня, дык і забіраюць і забіраюць.

Каровы цяпер пасталі на стойла і жвакуюць сабе. Падцёлкі некаторыя паляглі нават. Ведама маладыя, не могуць выстаяць як старыя на нагах.

„Але дзе-ж так доўга забавіўся дзед Тарас? — пачынаю я патроху хваливацца. Бадай каля двух гадзін як пайшоў і няма?

Я гэтак разважаю і кідаю позірк на нашу чааду. Некаторыя падцёлкі нават пачынаюць уставаць. А вунь Тодарава Пралеска пачухала аб бярэзіну сваю шью і пачала нават скубсці.

„Хутка рушыць у ход уся чаада, — думаю сам сабе. — А дзед Тарас... што-ж ён сабе думае? Я-ж адзін не дам рады!“

І толькі я гэтак падумаў, як Пралеска падняла галаву і наставіла вуши. І Лявонава Падласка наставіла вуши.

„Чаго яны? Мусіць, ідзе дзед Тарас“. Го-го-го!.. — злёгку прагукаў я і падумаў: — „Дзед Тарас будзе ісці па сонцы, а Пралеска з Падласкаю пазіраюць туды... Нехта ідзе супроць сонца. А можа ён заблудзіў ды ідзе з таго боку? — Го-го-го!.. Я ўзнімаюся з купіны і пачынаю ўглядзца з каровамі ў той бок. І калі я ўглядаюся яшчэ і яшчэ — валасы на маёй галаве становяцца дыба...“

Г.Б.М.З.



„Што-ж цяпер будзе? Што мне рабіць?—шапчу я збялелымі вуснамі.—
Паляк... Белы паляк... Ён ідзе як той воўк праста на нашу чараду. Мусіць,
пачуў маё „го-го-го“ і ідзе... Што-ж я, што я нарабіў!

* * *

Таго, што здарылася, я мусіць ніколі не забудуся. А гэта было вялікае
здарэнне.

Калі ўбачыў я белапаляка—не мог зрушыцца з месца. Я хацеў бегчы
наўцёкі і не мог. Здаецца, ён сваім позіркам прыкаваў мяне да зямлі
моцнымі кайданамі. Я стаяў нерухома, як слуп, а ён падыходзіў да мяне.

Я ўбачыў: на ім, цераз плячо, вісела скураная жоўценькая сумачка.
Ён быў у зялёным фрэнчы, а на плячах бліскучыя, пад сонцам, пагоны.
Ён быў у ботах, а штаны—широкіе галіфе.

— Хлопак,—зварухнуў ён мяне сваім голасам.—Дзе тут Сухая града?
На мяне як усыпаў ён цэлыя прыгаршчы жару.

„Ідзе па нашы коні“—прабегла думка,—што-ж гэта будзе?

Я маўчаў, а ён не звярнуў на маю маўклівасць увагі. Ён дастаў
з жоўтай сумачкі вялізнью паперу (мусіць, план), паглядзеў на яе ды:

— Як завецца гэты лес?—ён паказаў у бок кляновага лесу, што за
балотам.

— Кляновая,—адказаў я дрыжачым голасам.

— Тэ-эк...—хуткімі рухамі пачаў складаць ён свой план ды зноў:—
А дзе Сухая града?

Я задрыжаў усім целам і адказаў ледзь не скроў слёзы:

— Я не ведаю... У нас няма Сухой грады. У нас тут наскроў балота
а там, на беразе,—Доўгая града.

Я не магу ўявіць, як яно ў мяне не выказалася пра Сухую граду.
А мусіць таму не выказаў я, што ўявіў за адзін раз: што-ж гэта будзе,
калі такую чараду коней забяруць белапалякі?

І тое, што сказаў я пра Доўгую граду, мяне выратавала. Белапаляк,
мусіць, падумаў: „тая самая града, толькі неправільна запісана ў плане“.

Ён зашпіліў сумку і да мяне:

— То вось, хлопак... вядзі мяне на ту Ю Доўгую граду.

— Панок...—падаў я голас.—А як-же мае каровы? Яны-ж адны... згу-
бяцца... я вам пакажу, у які бок іс...


— Вядзі!..—бліснулі ў белага паляка вочы і я недагаварыў.

Я стаяў, апусціўшы вочы, і ён ступіў крок да мяне (ён вельмі некуды
спяшаўся).

— Во!.. Бачыш, што гэта?—дастаў ён з кішэні рэвольвер.

Я аж здрыгануўся. Я больш не праказаў ані слова. Я акінуў слязлівымі
вачыма маіх кароў і бачыў: вось-вось яны рушаць усе з стойла. І як,
як рушацы! Яны выйдуць у кляновы лес, а там—такая, такая пушча!

„Што-ж гэта будзе? дзе-ж гэта дзеўся Тарас?“



* * *

Гэта вялікае здарэнне адбылося зусім нечакана. Мы ішлі. Я паперадзе, а белапаляк з блішчастымі пагонамі за мной. Я часамі азіраўся на яго і мне здавалася: гэта-ж той самы, што забраў з куфра, з другімі трывма, у цёткі Гэлькі ўсю вopратку. А часамі здавалася, што гэта той, што забраў Карпусёвага падсвінака.

І як ён даведаўся пра коней?— думалася мне.—

Ён-жа, канешне, шукае коней. Ну, чаго-ж іначай будзе хадзіць ён па балоце?“ Мне нават хацелася ў яго запытацца:— „Чаго вы ходзіце па балоце?“ Але я не мог пасля яго рэвольвера з ім гаварыць: усё-ж такі было мне крыху страшна.

Я толькі часамі азіраўся і бачыў: ён не ўмее хадзіць па балоце. Не так-та і гразка, а ён усё завальваецца між купін.

— Стой!—раптам пачуў я яго голас ззаду. І астанавіўся і азірнуўся. Ён цяпер такі добра заваліўся ў гразь. Я стаяў і думаў: хадзя б хутчэй мне вывесці. От-жа непаваротлівы! Дзе цяпер мае каровы?

Мы зноў ішлі. І ўжо было недалёка ад Доўгай грады. Аставалася так ганей троє ад берага. Там лес, а за лесам— бальшак, па якім дзень і ноч грукацелі абозы. Цяпер наўкол было ўсё ціха.

Мяне нават апанавала вялікая расасьць. Я выведу на гэту граду і няхай ён бачыць, што тут няма ніякіх коней. Хай тады ідзе, куды хоча. Але што-ж гэта? За мной не чуваць яго шагоў? Я астанаўліваюся ды зноў нясмела азіраюся.

Зноў заграз!



Я стаю і мне нават крыху смешна, як ён карабкаецца ў гразі. Пырскі цяпер папалі нават на блішчастыя пагоны. Тут ад берага сапрауды такі гразка. Каровы ніколі не ходзяць. І не ўмеючы, не вельмі лёгка ісці. Я і то крыху правальваюся. Але я быстра выхопліваю нагу і мне—нічога.

„Дык чаго ж я стаю? — прабегла ў мяне маланка думка. — Я-ж ад яго магу цяпер нават і ўцячы!“

І як стаяў, рынуўся бягом да берага. Я спяшаўся і чуў, як ён злосна крычаў на мяне:— „Стой! Стой!” Але я нібы і не чуў яго гэтых слоў. Мне цяпер хцелася крыкнуць на яго тое „стой”: не трэба было браць Гэльчынай вонраткі, або Тодаравага каня! Так табе і трэба!“ Але я не крыкнуў. Я выбег на Доўгую граду і бягом каля балота. Я ўжо дабег да грэбелькі, па якой мы ганяем каровы на балота і па якой мы ўводзілі коней на Сухую граду. З разбегу я быў нават і не зауважыў, а толькі пачаў:

— Юрка! Юрка! — нехта мяне паклікаў.—Куды ты бяжыш?

Я астанавіўся. У мяне вунь як дрыжала сэрца. Я зірнуў і здрыгануўся: гэта-ж нашы выводзяць грэбелькай з Сухой грады коней.

— Куды вы! — крыкнуў я не сваім голасам.—Там-жа белы паляк. Ён у graz, а я ўцёк.

Да мяне падышоў Міхалінін Лявон і Тодар. У Лявона за папругаю таргаў рэвольвер, і ён быў вельмі смелы.

— Дзе?! Пакажы мне, дзе ён? — крыкнуў ён на мяне. — Мы-ж яго возьмем у палон! Да нас-жа прышлі чырвонаармейцы!

Лявон сказаў так і мне ўсё адразу стала зразумелым: гэта-ж белапаляк не коней шукаў, а ўцякаў. Гэта-ж мы можам цяпер злавіць яго ў grazі.

— Хадзем... Я пакажу! Канечне мы яго зловім.

Мы кінуліся бегчы да Доўгай грады. З намі таксама бег і Тодар. Ён бег і ўсё гаварыў: „Я першы буду з ім гаварыць. Я запытаюся ў яго пра майго каня. Я заб'ю яго, як гадзюку!”

Але калі прыбеглі мы на Доўгую граду да самага балота — я не верыў сваім вачам: белапаляка ў балоце не было...

Тодар і Лявон пазіралі на мяне, а я вінавата прыглядаўся на мокры след і раптам, з радасцю:

— Во-во!..

Лявон з Тодарам кінуліся да мяне.

— Пагоны! — ускрыкнуў я.—Во, яго блішчастыя пагоны!

— Гэта-ж афіцэрскія! — прыказаў Лявон.—Гэта-ж была не простая „птушка”. Трэба-ж яго знайсці! Ён сарваў пагоны, каб яго не пазналі...

І мы ўтрайх кінуліся шукаць яго пад лесе. Цэлую, можа, гадзіну шукалі і нідзе яго не было. А калі прышлі ў вёску, даведаліся: у Рудзіцы, на мосціку, яго злавіла чырвонаармейская застава.



СТАРЫ І НОВЫ МЕНСК

Менск—адзін са старэйших гарадоў Беларусі. Аднак да рэволюцыі Менск быў звычайным бедным, брудным горадам быў царскай Расіі. Толькі некалькі чысцейших каменных дамоў у самым цэнтры ўпрыгожвалі горад. Але гэта былі дамы буржуазіі і царскіх чыноўнікаў. Рабочыя і гардская бедната туліліся ў казармах і гнілых халупках на акраінах горада.


У час грамадзянскай вайны многія кварталы Менска былі спалены і разбураны адступаючымі белапалякамі.

Цяперашні Менск—адзін з вялікіх і прыгожых гарадоў Савецкага Саюза. Менск—сталіца БССР.


Зараз у Менску няма ніводнага квартала, дзе-б не былі пабудаваны за часы рэволюцыі новыя велізарныя шматпавярховыя будынкі—новыя кватэры для рабочых, новыя дамы для школ, бальніц, кіно і розных дзяржаўных устаноў. І з кожным днём яны растуць і множацца.

На гладкіх і чыстых вуліцах сотні аўтамабіляў, грузавікоў, узад і ўперад імчацца са звонам прыгожыя трамваі...

Пролетарская сталіца БССР становіцца адным з самых культурных і багатых гарадоў.



СТАРЫ МЕНСК. Захараўская вуліца (цяперашняя Савецкая).
На фотографіі відаць даўнейшую конку: па рэйках на конях вязуць пасажыраў. Ні трамвая, ні аўтамабіляў да рэволюцыі ў Менску не было.




ДОМ УРАДУ. Самы выдатны, самы велізарны з новых будынкаў.
У гэтым доме змяшчаюцца ўсе важнейшыя дзяржаўныя ўстановы.



СОВЕЦКАЯ ВУЛІЦА.






Акраіна старога Менска.

будаваны і будуеца цэлы новы горад—тут клінічны гарадок, акадэмія, палітэхнічны інстытут, дом друку, стадыён, парк культуры і адпачынку і г. д.


Вуліцы запушчаных раней акраін абсаджваюцца дрэвамі, брукуюцца. Ва ўсе нават самыя далёкія ад цэнтра куткі горада ходзяць трамваі.

Ранейшыя акраіны Менска мелі выгляд звычайнай вёскі. Хаткі драўляныя, маленькія... Вуліцы нямошчаныя, гразкія, без святла ўвечары... Нават конка, і тая не хадзіла тут.

Зараз на акраінах вырастаюць новыя заводы, культурныя і грамадскія ўстановы. Напрыклад, на месцы былой Камароўкі па-



У раёне былой акраіны Камароўкі вырастаюць велізарныя будынкі Акадэміі навук. На фотографіі—будаўніцтва галоўнага корпусу.



МАШЫНАБУДАҮНІЧЫ ЗАВОД ІМЯ ВАРАШЫЛАВА.
Гэты велізарны завод пабудаваны на акраіне горада. Ён славіца
на ўесь Савецкі Саюз.

У НОВЫМ МЕНСКУ

Я. ЖУРБА.

Сёння вуліцы скрользь
Чырванеюць-цвітуць,
Каляруюць будынкі ў праменнях.
Грыміць радасны гімн
Першамайскому дню,
І пульсует рух творчых імкненняў.
Са здзіўленнем глядзяць
Вунь суседзі-дамы
На волата казачнай сілы.
Горда ўзнёсся увысь,
На ўесь горад глядзіць
Дом ураду—дзівосны асілак.

Камароўкай іду—
Казка-ява ізноў:
Куды-ж дзеўся той лес з камарамі?
Падхапіў тут мяне
У абдымкі й панёс
Новы Менск з маладымі мурамі.
Гулка звоніць трамвай
Ў цвеце майскага дня,
Бляскі пырскаюць з рэйкавай
сталі...
Не зламае ніхто
Большэвіцкі размах:
Ля старна наш вялікі Сталін!

Страказа і Муравей



Байка І. А. Крылова.
Рыс. М. Беляніцкага.

Бесклапотна дзень-у-дзень
Страказа ўсё лета пела;
Аглянуцца не паспела,
Як зіма ужо ідзе.

Амярцвелі луг і поль,
І няма дзянькоў тых болей,
Як пад кожным ёй лістком
Быў гатоў і стол і дом.

Ўсе прайшло: з зімой халоднай
Галадоўка настае;
Страказа ужо не пяе;
І каму-ж спяваць наўме
На жывот пусты галодны?

Цяжна стала Страказе.
К Мураўю яна паўзе:
„Не панінь, кумок, мяне ты,
І да будучага лета,
Дарэгі мой дабрадзей,
Пракармі і абагрэй!“

„Кумачка, мне дзіўна гэта:
Ці ж рабіла ты што летам?!“
Адказаў ёй Муравей.

„Не да гэтага было там—
На шырокім лузе ў нас!
Весяліся ўвесь час.
Не наўме была работа“...


„Ах, так ты...“ „Я, пяючы,
Цэла лета прагуляла“.
„Ты гуляла і спявала,
Дык цяпер вось паскачы!“

Пераклад А. ЯКІМОВІЧА.



ВОЎК-ДУРАНЬ

(Народная казка)



Апрацоўка Я. Коласа.
Рысункі К. Гедды.

Стары, галодны воўк вышаў з лесу на поле. На полі хадзілі авечкі. Пастух спаў. Выбраў воўк самага большага барана-рагалая, скраўся, схапіў яго і кажа:

— Баран, баран! Я цябе з'ем.

— Што-ж,—кажа баран: —такая мая доля. Але каб не мучыцца мне доўга, ды і табе, каб не ламаць зубы аб мае косці, стань у лагчынцы і разяў рот; а я ўзбягу на горачку, разганяюся і ўскочу табе ў рот цалкам.

Стаў воўк у лагчынцы, разявіў рот. А баран узбег на горку, разагнаўся і —трах! ваўка па галаве. Аж іскры пасыпаліся з вачэй у ваўка, свету ён не ўбачыў. Перакуліўся разы два і пабег у лес.

Бяжыць воўк, бачыць—на балоце конь ходзіць.

— Конь, конь! Я цябе з'ем.

— Што-ж,—кажа конь:—такая мая доля. Толькі-ж ты здымі з маіх ног падковы, каб не ламаць табе зубы аб іх.

Нагнуўся воўк, каб скінуць падковы, а конь як дасць яму капытом у зубы. Перакуліўся воўк ды ходу.

Падбягае воўк да рэчкі. На беразе гусі пасуцца.

— Гусі, гусі! Я вас з'ем.

— Што-ж,—адказваюць гусі: — еш. Але ў нас такі звычай ёсць, каб перад смерцю нам пайгралі. Паіграй наўперед нам, а мы паскачам.

Сеў воўк на купіну, закінуў галаву і давай выць. А гусі крыллямі—
лапу-лапу! Узняліся і паляцелі.

Злез воўк з купіны, правёў гусей вачамі і пасунуўся далей.

Падыходзіць ён пад вёску. Каля вёскі быў хвойнік, у хвойніку свіння
рылася.

— Свіння, свіння! Я цябе з'ем.

— Што-ж,— кажа свіння: — еш, але пусці ты мяне пакарміць маіх
дзетак.

— А ты прыдзеш?


— Прыду.

Пайшла свіння, пакарміла сваіх дзетак ды ідзе назад. А воўк
чакае яе.

— Ось што,—кажа свіння:—я вельмі грэшная. Ці не паспавядаў-бы
ты мяне перад смерцю.

— Што-ж, гэта можна,—згаджаецца воўк.

А ў хвойніку сяляне бульбу на зіму ў капцы ссыпалі. Было тут шмат



ям. Пасадзіла свіння ваўка на салому каля ямы. А воўк палажыў ёй на галаву лапу і пытае:

- Ты ў гарод лазіла?
- Лазіла,—кажа свіння.
- Чужое дабро крала?
- Ох, крала.
- Малых свіней крыўдзіла?
- Чаму-ж не крыўдзіла.

— Ой, свіння, свіння. Шмат грахоў на табе. За гэтыя грахі...

Не дакончыў воўк казання казаць.


Як штурхне яго свіння лычам.


Перакуліўся на спіну воўк і—гоп у яму.

Сядзіць ён у яме і галосіць:

- Ці я той хапун, што бараноў цалкам глытаў. Ау—у—у!
- Ці я той каваль, што каня каваў. Ау—у—у!
- Ці я той музыка, што гусям граў... Ау—у—у!
- Ці я той поп, што свінню спавядаў. Ау—у—у!

Прыбеглі людзі і забілі ваўка.





ЗВЯРЫНЫ БАЛЬ

Байка С. Шушкевіча.
Рыс. В. Тіхановіча.

Беглі чуткі-перагудкі
З кута ў кут,
Што звярам прыбудзе хутка
Шмат пакут.

Што прыедзе з цёмнай пушчы
Цар лясны,
Што звяроў ён пералушчыць
Да вясны.

І сумуе, і гаруе
Кожны звер:
Хто нас, бедных, адратуе
Тут цяпер?

А пасля яны рашылі
Ўсе амаль:
Каб цара таго задобрыць —
Зрабіць баль.

Загудзела, зашумела
У бары.
Таўкуць кашу, аж спацелі
Камары.

А лісічка каля куста
Скубе гусь,
Ажно пер'яйка у лапках —
Хрусь ды хрусь!

А пад дубам воўк бяззубы,
Быццам вол,
Двух баранчыкаў патрошыць
На расол.

А мядзведзь начоўкі мёду
Валачэ,
Аж па лапах мёд салодзенъкі
Цячэ.

Будзе ў лесе, будзе ў лесе
Нейкі госць.
Зацікавіўся аж гэтым
Шэрь лось.

За бярозкаю зялёной
Ціха стаў
І ў лісічкі ён нясмела
Запытаў:

— Што тут будзё, што тут будзе,
Раскажы?

І ад дзіва ён, нясмелы,
Аж дрыжыць.

Але ліску-гаспадыньку
Узяў гнеў:

— Што—не знаеш? Што—не чуў ты?
Едзе леў!

І разнёс па лесе чуткі
Шэры лось,
Што прыедзе самы страшны
Да іх госць.

Засцілае шэры зайка
Абрусы
І глядзіць, каб было месца
Тут усім.

Засцілае шэры зайка
Белы стол,
Воўк нясе ў вялікіх місках
Свой расол.

А лісічка-гаспадынька
Ставіць гусь,
А мядзведзь тут дзежжу мёду
На стол—шусь!

— Вось дык будзе! Вось дык будзе
Страшны госць,—
Заяўляе па ўсім лесе
Шэры лось.

І сабралася у лесе
Звяроў шмат,
Усе стаяць, чакаюць госця
Тут у рад.

І грукочучь раптам колы,
Быццам гром,
І трашчаць у лесе страшна
Пні і лом.

Едзе, едзе на мядзведзях
Грозны леў!





Шэры зайка наш ад страху
Абамлеў.

Прывітаўся леў з усімі,
Ды за стол

Ён засеў з вялікай лыжкой
За расол.

Тут адкуль, скажыце, ўзяўся
Жоўты чмель,

Прыляцеў ды льву усеўся
На каўнер.

Закіпела ў льва на сэрцы
Раптам злосць,
Што няпрошаным з'явіўся
Чмелік-госць.

Калі крыкне леў сярдзіты
На усіх,
Дык аж чмелік жоўтакрылы
Раптам сціх.

— Ах лавіце, ах лавіце
Вы яго!
Ах, падайце мне разбойніка
Таго!

Узлаваўся раптам чмелік,
Уздрыгнуў...
Сваім джалам, быццам восцю,
Льва кальнуў...

Ды хутчэй у лес густы ён
Паляцеў...
І зароў ад моцнай болі
Грозны леў.

Пачалі чмяля звяры ўсе
Даганяць,
Паляцела з крыкам, гікам
Уся гайнія.

Леў знянацку калі даўся
Лбом у дуб,
Дык звяры паднялі толькі
У крыві труп.


Пазбіраліся вясёлыя
Звяры
Пахаваць ільва пад дубам,
Ля гары.

Ой, кіпеў-жа баль вялікі
На увесь бор.
Лес глушыў няспынным рыкам
Воўчи хор.


Чмелік быў цяпер героем
Не малым:
Не было яму спакою
Ад хвалы.

І пусціліся у скокі
Ўсе звяры,
Заігралі, заспявалі
У бары.

Скача ліска, скача зайка,
Скача воўк...
Вось і ўся вам, дзеткі, байка
Пра звяроў.



ЗРАБІ



Амерыканскі змей

Зрабіць яго лёгка. Бяруцца дзве планачкі: адна 50 сантиметраў даўжынёй, а другая—30 см. Таўшчыня планачкі—3—4 см, шырыня—10 см. Планачкі гэтыя кладуцца адна на другую і прывязваюцца ніткай (гл. рис. 1).

Далей вазьмі моцную суравую нітку і абвяжы атрыманы крыж (рис. 2). Вазьмі патрэбных размераў белай паперы, змаж мучным клеем планачкі і абклей паперай кругом свой змей. Потым палажы абклеены паперай змей на роўны стол, зверху накладзі книгі або чаго-небудзь цяжкога і няхай змей падсохне. Праз пару гадзін ён будзе гатоў.

Пута—моцная нітка або тонкая шпагаціна — прывязваецца да двух бакавых ражкоў папарочнай планкі і да падоўжнай, крыху ніжэй яе цэнтра. Хвост прывязваецца да ніжняга канца падоўжнай планкі (рис. 3).

Змей можна размаляваць у чырвоны колер, або намаляваць на ім зорку. Такі змей можа падымацца на вышыню да 400 м.

САМ

Рускі простакутны змей

Вазьміце 3 планкі таўшчынёй не больш 3·х міліметраў, шырынёй—10. Даўжыня двух планак павінна быць па 40 см, а трэцяй—25. Гладка абгаблюйце іх (рыс. 1). Даўже даўжэйшыя планкі складзіце накрыж так, каб вышла літара X, і на сярэдзіне перавяжыце ніткай. Зверху накладваем кароткую планку і таксама перавязываем ніткай у тых месцах, дзе атрымалася скрыжаванне планак.


Далей бярэм нітку і абвязваем аснову змея так, каб атрымаўся простакутнік (усё гэта відаць на рыс. 2).

Цяпер абклейце змея паперай, прасушыце (робіцца гэта так, як і для амерыканскага змея).

Хвост даўжынёй каля 2·х м прывязваецца да ніжніх канцоў двух планак, путы—да верхніх і сярэдняй (рыс. 3).

Гэты змей можа падымаша да 800—1000 м у вышыню.

А. ЧАШЭЙКО.



А. БАРТО


МАЭ

ЗАРАДКА

Па парадку
Стройся ў рад!
На зарадку
Ўсе падрад.

Левай!
Правай!
Бегай!
Плавай!

Вырасцем мы
Смелымі,
На сонцы
Загарэлымі.



Ногі нашы
Быстрыя,
Меткія
Выстралы.

Моцныя
Мускулы,
Вочы не тусклые.

Па парадку
Стройся ў рад!
На зарадку
Ўсе падрад.

Левай!
Правай!
Бегай!
Плавай!


Вырасцем мы
Смелымі,
На сонцы
Загарэлымі.

Цікава ведаць

Ці ўсе камары кусающа?

Не, не ўсе. Будзеш у лесе, паглядзі на розныя кветкі. Можа ўбачыш, што на некаторых сядзяць камары і нікуды не ляцяць—не хочуць цябе кусаць. Гэта не якія-небудзь асаблівия камары, а проста—камарыныя самцы. У камароў кусающа толькі самкі, а самцы смокчуць салодкі сок з кветак і нікога не кусаюць.


А адрозніць самца ад самкі лёгка: у самца вусікі калматыя-калматыя.



Якая птушка ўмее шыць?



Гэта маленькая птушка завецца „швачка“. Жыве яна ў Іспаніі, Італіі, Грэцыі. Яна звіае гняздо з лісцікаў. На краях лістка дзюбкай дзірачкі паробіць, а потым у гэтых дзірачкі павуцінку працягвае, як нітку. Лісцік да лісціка прышые, і гатова гнязда. А ў сярэдзіне гнязда — пух, валоссе, павуцінне. І ўсё гэта да сценак гнязда прышыта.



Якая рыба страляць умее?

Ты не думай, што рыбы з стрэльбы страляюць. Рыбы страляюць з рота вадой. Набярэ вады ў рот і пырсне. Метка пырскае, не прамахнецца. Самы меткі стралок—рыба-пырсун. Жыве яна далёка ад нас — на востраве Ява. Убачыць пырсун мошку на лісціку пад вадой, набярэ ў рот вады, высуне над вадой галаву, пырсне. Трах! Мошка ўпала. Збіў яе вадой пырсун. Праглынуў мошку, другую шукаць пачне. Метка страляе пырсун і заўсёды без промаху.

Н. ПЛАВІЛЬШЧЫКАЎ.

ІСКРЫ ІЛЫЧА

ОРГАН ЦК ЛКСМБ І НАРКАМАСВЕТЫ
ВЫДАННЕ ЮНДЗЕТСЕКТАРА ДВБ

ШТОМЕСЯЧНЫ ЖУРНАЛ ДЛЯ ОКЦЯБРАТ

І ВУЧНЯЎ МАЛОДШЫХ КЛАСАЎ

ЧЭРВЕНЬ 1935 № 6

1194-65a




1964 r.

608

ЦАНА ЗД КАП.



ПРЫГОДА З ВОРАГАМІ ПТУШАК



Редактар А. Якімовіч

Адрес рэдакцыі: МЕНСК, ДОМ ДРУКУ.

Афармленне Г. ІЗМАЙЛАВА.

Друкарня ім. Сталіна

12 000 экз.

Заказ № 562.

Уп. Галоўлітбела № Б—1997